



# Чырвоная звезда

Выдаецца  
з 1943 г.

кошт у розніцу  
250 рублёў

30

сакавіка

2010

аўторак

№ 25

(8501)

## На вышэйшым узроўні

Беларусь запрашае краіны Лацінскай Амерыкі да ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. Аб гэтым заявіў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю аргенцінскай газеце *Diario La Nación*.

«У нас могуць быць добрыя адносіны з любым прэзідэнтам лацінаамерыканскага кантынента. Мы вельмі мірныя, прагназуем, прыстойныя людзі, і калі мы вядзем размову - ці то з прадстаўнікамі Лацінскай Амерыкі, ці то Азіі, Афрыкі - няважна, якой краіны, - мы заўсёды зыходзім з таго, што павінны не толькі ўзяць, дзесьці зарабіць, але мы абавязкова павінны гэтаму народу нешта даць», - сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Гаворачы аб супрацоўніцтве з Венесуэлай, Прэзідэнт адзначыў, што літаральна за тры гады тавараабарот з гэтай краінай павялічыўся ў некалькі дзясяткаў разоў, вядзецца распрацоўка радовішчаў нафты і газу, будуюцца жыллыя пасёлкі і гарады, фермерскія калектывныя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, развіваецца гандаль па ўсіх напрамках. Акрамя таго, што на гэты рынак пастаўляецца беларуская прадукцыя, у Венесуэле ствараюцца падобныя беларускім прадпрыемствам.

Закранаючы супрацоўніцтва ў нафтагазавай сферы, Аляксандр Лукашэнка сказаў, што Беларусь прапануе венесуэльцам прыйсці ў Беларусь і самім перапрацоўваць нафту на беларускіх нафтаперапрацоўчых заводах, а потым прадаваць у Еўропе. «У перспектыве мы плануем і прыватызацыю нашых прадпрыемстваў, у тым ліку нафтаперапрацоўчых, з венесуэльскім капіталам», - адзначыў Прэзідэнт. **БЕЛТА.**

## Прямая лінія

### Звоніце, вам ответят!

2 апреля 2010 г. с 12 до 15 часов в г. Бресте состоится «прямая линия» Председателя Комитета государственного контроля Зенона Кузьмича ЛОМАТЯ с жителями Брестской области.

В ходе «прямой линии» вы можете задать руководителю главного контрольного органа страны вопросы о наиболее злободневных проблемах развития вашего региона, высказаться по поводу работы должностных лиц, деятельности контролирующих и надзорных органов в условиях действия Указа № 510 Главы государства, регламентирующего осуществление контроля.

Председатель Комитета госконтроля ждёт от вас конструктивные предложения, направленные на выявление отрицательных тенденций в экономике региона, поиск дополнительных резервов и возможностей для социально-экономического развития области и страны в целом, повышения уровня жизни граждан. Под пристальным вниманием Комитета госконтроля – деятельность предприятий и организаций по разгрузке складских запасов и реализации отечественной продукции. Вы можете высказать свои идеи и предложения по вопросу продвижения белорусских товаров как внутри страны, так и за рубежом.

Сегодня Комитет государственного контроля отвечает за экономическую безопасность государства. Для главного контрольного ведомства одинаково важны как интересы государства, так и проблемы простого человека. Поэтому каждый факт нарушения станет предметом тщательного разбирательства, а дельные предложения послужат основой для анализа.

Обратиться к Зенону Кузьмичу Ломатю и задать свой вопрос во время «прямой линии» можно по телефону в г. Бресте 8-0162- 20-80-20.

## Лучшие люди района



Веселый, обаятельный, располагающий к себе, а еще - прекрасный специалист, знающий все тонкости хлеборобского дела, - так характеризуют тракториста-машиниста открытого акционерного общества «Ивановский райагросервис» Николая Григорьевича Козакевича товарищи по работе.

Высокую оценку трудовой деятельности Николая Григорьевича дало и руководство нашего района, признав его победителем соревнования среди механизаторов за 2009 год и наградив Дипломом райисполкома.

**НА СНИМКЕ:** Николай Григорьевич Козакевич.

Фото Валерия МИХАЛЬЧУКА.

## Дэмаграфія

### Вясковыя прыярытэты

23 сакавіка пад старшынствам Ю.Ю.Бісуна адбылося пасяджэнне Савета па дэмаграфічнай бяспецы Іванаўскага раёна.

Аб выкананні палажэнняў раздзела №1 мерапрыемстваў адпаведнай абласной праграмы, якія тычацца стымулявання і ўмацавання сям'і, на ім выступілі **Жанна Якаўлеўна Парфеева**, начальнік упраўлення па сацыяльнай абароне і занятасці, **Вячаслаў Канстанцінавіч Саханчук**, начальнік аддзела адукацыі райвыканкама і **Анатоль Уладзіміравіч Зыбянок**, старшыня РК прафсаюза работнікаў аграпрамысловага комплексу. Яны даволі падрабязна, падмацоўваючы справаздачы фактамі і лічбамі, акрэслілі сітуацыю ў раёне і падведамасных падраздзяленнях на згадамым пытанні.

Улічваючы тую акалічнасць, што на пасяджэнні гучала крытыка ў адрас Гарбахскага і Ляскавіцкага сельвыканкамаў, сваё бачанне вырашэння дэмаграфічных праблем на сваіх тэрыторыях прапаноўвалі кіраўнікі гэтых адміністрацыйных адзінак **Вольга Іванаўна Качанюк** і **Лідзія Мікалаеўна Церабей**.

Падвядзшы вынікі пасяджэння, старшыня райвыканкама **Юрый Юр'евіч Бісун** нагадаў, што замацаванне людзей, асабліва маладых, на сяле патрабуе энергічных дзеянняў улады па ўсіх напрамках: ад гандлёвага, медыцынскага, бытавога, культурнага абслугоўвання да пракладкі добрых дарог ды газавых магістралей. Ён жа засяродзіў увагу на ўмовах працы ў сельгаспрадпрыемствах. Па цвёрдым перакананні кіраўніка раёна, яны нічым не павінны адрознівацца ад умоў працы гараджан. Вядома, тут перш наперш маюцца на ўвазе васьмігадзінны працоўны дзень, меры заахвочвання і ўвогуле камфортнае адчуванне работніка як на працы, так і ў вольны час. І, вядома ж, вельмі важную ролю адыгрывае ўзровень заробатнай платы. А яна да канца бягучага года ў сельскай мясцовасці павінна дасягнуць у сярэднім 700 і больш тысяч рублёў.

Антаніна КІТ.

## Решение Ивановского райисполкома № 302 от 26.03.2010

### О проведении на территории Ивановского района месячника по благоустройству

В связи с подготовкой к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также во исполнение решения Брестского областного исполнительного комитета от 10 марта 2010 г. № 189 «О проведении месячника по благоустройству» и в целях привлечения населения района и трудовых коллективов к выполнению работ по благоустройству, озеленению, наведению порядка и санитарной очистке на территориях населенных пунктов района, Ивановский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Провести с 1 по 30 апреля 2010 г. **месячник по благоустройству, озеленению, наведению порядка и санитарной очистке** на территориях населенных пунктов Ивановского района, в ходе которого **17 апреля 2010 г. организовать участие населения района в проведении субботника по благоустройству.**

2. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению месячника и субботника по благоустройству на территории Ивановского района.

3. Утвердить план мероприятий по при-

ведению административных территорий в должное санитарное состояние в период месячника и субботников по благоустройству г. Иванова.

4. Сельисполкомам:

4.1. создать рабочие группы по подготовке и проведению месячника и субботника по благоустройству;

4.2. определить объекты и объемы работ по благоустройству на период проведения месячника и субботника.

5. Отделу жилищно-коммунального хозяйства райисполкома (Воронин С.Н.) в г. Иванова, сельисполкомам в населенных пунктах района организовать работу по поддержанию чистоты и порядка на территориях домовладений и улиц, привлечению учащейся молодежи к выполнению работ по озеленению.

6. Сельисполкомам, организациям и учреждениям района представить до 4 мая 2010 г. в райисполком информацию о выполненных работах по благоустройству, озеленению, наведению порядка и санитарной очистке г. Иванова и сельских населенных

пунктов района в ходе проведения месячника по благоустройству.

7. Заместителю председателя райисполкома (Клышко В.Г.), начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства райисполкома (Воронину С.Н.) определить объекты и объемы необходимых работ по г. Иванова для проведения 17 апреля 2010 г. субботника по благоустройству.

8. Заместителям председателя Ивановского райисполкома, председателям сельисполкомов района обеспечить активное участие в проведении месячника по благоустройству населенных пунктов и участие в субботниках по курируемым отраслям всех трудовых коллективов государственных органов и учреждений, организаций государственной и частной форм собственности и индивидуальных предпринимателей.

9. Отделу идеологической работы райисполкома (Ваврук К.М.) и учреждению «Редакция газеты «Чырвоная звезда» и программы радиовещания «Гаворыць Іванава» (Крейдич А.Н.) обеспечить широкое освещение хода и итогов проведения месячника по благоустройству населенных пунктов и участия в субботниках.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителей председателя райисполкома Клышко В.Г. и Дорогокупец Е.П.

**Председатель райисполкома Ю.Ю.БІСУН.**  
Управляющий делами  
В. Н. ЮЛИЧ.

**Уважаемые читатели! До завершения подписной кампании на 2-й квартал 2010 г. остался только 1 день. Срочно звоните почтальону либо поспешите на почту, иначе вы рискуете остаться без любимой газеты. Напоминаем, месячный комплект «Чырвоная звезда» стоит всего 5 тыс. рублей.**

**Наш адрас: Іванава,  
вул. Савецкая, 91.  
Тэлефон 2-12-36**



**Ваша пісьмо**

**Сельскія сустрэчы**

**Весела бяжыць насустрач аўтобусу шэрая стужка асфальту. А за акном кружаць у мітуслівым карагодзе прыдарожныя кусты і дрэвы. Я еду ў Яечкавічы. Там жыве мой сябар, настаўнік-пенсіянер Сяргей Васільевіч Зеляняк. Ён неаднойчы запрашаў мяне ў госці. І вось я, нарэшце, выбраўся ў дарогу.**

Пад мерны гул рухавіка паглыбляюся ва ўспаміны. Мы з Зеленым землякі – абодва з Пружаншчыны. Разам вучыліся ў Пінскім педвучылішчы, жылі ў адным пакоі інтэрната. Сяргей, калі мы былі ўжо на апошнім курсе, сагітаваў мяне ехаць на педпрактыку ў Радаўнянскую пачатковую школу. Я не шкадаваў аб гэтым: у мяне засталіся самыя лепшыя ўспаміны пра той час.

Першую старонку сваёй працоўнай біяграфіі Сяргей Зеляняк адкрыў у Залядынскай школе, куды атрымаў прызначэнне на пасаду настаўніка малодшых класаў. А потым – пасля заканчэння Брэсцкага педінстытута – стаў выкладчыкам прыродазнаўчых дысцыплін у Яечкавіцкай СШ.

Сваю жыццёвую праграму мой сябар выканаў спаўна: стварыў сям'ю і выхаваў дзяцей, пабудоваў дом і пасадзіў сад. Яго жонка Лідзія Іларыёнаўна таксама настаўнічала.

# Мы шчаслівыя

На працягу ўсяго жыцця я падтрымліваў з гэтай дружнай і прыгожай сям'ёй сяброўскія адносіны.

Але вось і Яечкавічы. Сяргей Васільевіч не сустрэў мяне, бо я прыехаў раней абумоўленага часу. Дом Зеленыкоў дапамаглі мне адшукаць мясцовыя жыхары. Як толькі бразнулі веснічкі, выйшаў гаспадар. Мы не хавалі радасці ад сустрэчы, абдымаліся, шчыра віталі адзін аднаго. Сяргей найперш пазнаёміў мяне са сваёй сядзібай. Ва ўсім заўважалася клапатлівая мужчынская рука.

А ў доме госяці вітала гаспадыня – Лідзія Іларыёнаўна. Я пахваліў яе за чысціню і ўтульнасць у пакоях. Яна накрыла гасцявы стол. І пачалася гаворка – пра здароўе, якое, на жаль, у кожнага з нас ужо хібіць; пра дзяцей, дзе і як уладкаваліся ў жыццё; пра школу...

Мае сябры пахваліліся, што іх у школе не забываюць – віншуюць са святамі, запрашаюць на вечарыны. Я сказаў, што таксама не абдзелены ўвагай былых вучняў.

Цяпер дзяржава надае адукацыі вялікую ўвагу, і яна зрабіла значны крок наперад, – сказаў Сяргей Васільевіч. – Школы маюць належны і вонкавы, і ўнутраны выгляд. Кабінеты аснашчаюцца сучасным абсталяваннем, настаўнікі працуюць па новых тэхналогіях.

А як працавалі мы? – працягвала размову Лідзія Іларыёнаўна. – Школы ў сваёй большасці размяшчаліся ў прыстасаваных будынках. Заработная плата была мізэрнай, а пра забеспячэнне настаўнікаў кватэрамі не вялося і мовы. У нас вельмі многа было абавязкаў: мы былі і прапагандыстамі, і ўдзельнікамі агітбрыгад, і кіраўнікамі ці слухачамі лекторыяў ды семінараў, і членамі ўсіх магчымых таварыстваў – “Веды”, ДТСААФ, Чырвонага Крыжа, выратавання на водах...

А я прыгадаў, як нас выклікалі ў калгас на кожны партыйны сход. Ну як жа – настаўнікі былі праваднікамі лініі партыі.

Вось толькі адносіны да настаўнікаў былі не заўсёды адпаведныя. Успомніўся ліст у рэдакцыю “Настаўніцкай газеты” вядомага не толькі на Іванаўшчыне, але і ў рэспубліцы настаўніка Моладаўскай СШ Васіля Макаравіча Туркевіча, як адмовіў яму брыгадзір, былы вучань, у просьбе даць каня, каб прывезці з поля выдзеленую салому, і ён, настаўнік, праглынуўшы крыўду,

цягаў яе самаробным возікам.

Праблемы з канём былі і ў мяне, кіраўніка пачатковай школы, – раскажыце я. – Мы садзілі на школьным гародчыку бульбу, а выручку ад рэалізацыі здавалі ў сельсавет у фонд усенавуча, каб потым купіць дзесяцям за тры грошы цукеркі на навагоднюю елку. Дык вось, тэхработнік вярнуўся ад брыгадзіра ні з чым: конь для школы – на агульных падставах, гэта значыць, “праз магазін”. Куды дзенешся, прыйшлося наладжваць брыгадзіру (камуністу, бацьку дзяцей, што вучыліся ў маёй школе) пачастунак.

Сістэма адукацыі ўвесь час была ў пошуку. Школы без перапынку пашыралі, паглыблялі, вышэй уздымалі то сацыялістычнае спарорніцтва, то прафарыентацыю, навуковую арганізацыю працы вучняў, аптымізацыю навучальнага працэсу, умацнялі ідэйна-палітычнае, інтэрнацыянальнае, фізічнае ці іншыя накірункі выхавання.

А колькі было рэформаў, – разважаў Сяргей Васільевіч. – Толькі не ўсе яны вытрымалі праверку часам. Напрыклад, працоўная рэформа, калі адным роччыкам чыноўнікага пярэагульнаадукацыйнага школы ператварыліся ва ўстановы адукацыі з вытворчым навучаннем. Мэта рэформы – падрыхтаваць сельскую вучнёўскую моладзь да працы на палях і фермах. На іспісаных грузавіках і трактарах юнакі вучыліся кіраваць транспартнымі сродкамі. А дзяўчаты палолі буракі ці на

фермах кармілі цялят і даілі кароў.

– Мая знаёмая настаўніца, – раскажыце я, – паказвала “корачкі” з запісам аб атрыманай у школе прафесіі – палывод.

З рэформы нічога не атрымалася. Па-першае, школы не мелі базы і спецыялістаў, каб рыхтаваць механізатарскія кадры. Па-другое, ні ў мехкорпуса, ні ў жывёлагадоўчай галіны не было патрэбы ў штогадовым масавым прытоку маладых кадраў. Не мела поспеху і рэформа, якая праводзілася пад лозунгам – вучыць дзяцей на высокім узроўні складанасці. Школы атрымлівалі новыя, напісаныя навукоўцамі, складаныя для настаўнікаў і малазразумелыя для вучняў падручнікі. Праграмы былі разлічаны на вундэркіндаў.

Лідзія Іларыёнаўна з усмешкай зазначыла:

– Ужо ў пачатковых класах мы вивучалі элементы алгебры і геаметрыі.

Менавіта пра гэты рэформенны час спявала Пугачова: “Нынче в школе первый класс вроде института...”

І ўсё ж экскурс у сваё настаўніцкае мінулае мы завяршылі на мажорнай ноте. Ніхто з нас не выказаў шкадавання, што прысвяціў жыццё школе, аднойчы і назаўсёды абраўшы няпросты лёс настаўніка.

Нестабільнасць у сферы адукацыі не перашкаджала нам сумленна выконваць свой прафесійны абавязак. Мы вучылі дзяцей разумнаму, добраму, вечнаму. Хіба можна аб гэтым шкадаваць?!

Вядома: дзесяціналежыць будучыня. Значыць, мы працавалі на будучыню і пачуваемся шчаслівымі.

А тым больш сёння ёсць чаму парадавацца, бо нарэшце ў сферы адукацыі наступіла стабільнасць, і калі ўводзяцца нейкія новыя падыходы, дык яны прагрэсіўныя, прадуманыя, разумныя.

На наступны дзень мы з Сяргеем Васільевічам гулялі па беразе Піны, якая працякае непадалёк ад яго дома, успаміналі студэнцкія гады.

Дамоў я вяртаўся ў добрым настроі. Сустрэча і размовы з сябрамі падбадзёрвалі, узнялі тонус і, здаецца, амаладзілі мяне.

**Мікалай КАЧАН,  
ветэран педагогічнай працы.**

**Возвращаясь к напечатанному**

## Чтобы не лететь из автобуса в канаву

Уважаемый Нестерка!  
Ваша публикация в газете «Чырвоная звязда» (№ 77 от 25 сентября 2009 года) «3 аўтобуса – ды ў канаву» жыхароў Западнага микрорайона г. Іванова немножко абрадовала. Вот, думаем, и Нестерка по нашему маршруту № 3 ездит, может, наведут порядок с устройством и установкой остановок городских автобусов. Но не тут то было. То ли городское начальство “районку” не читает, то ли на городских автобусах не ездит.

По выполнению рейсов автобусниками у нас просов нет.

А вот по обустройству автобусных остановок и их количеству – есть. Но не будем искать виноватых, а луч-

ше предложим свое видение решения вопроса.

Почему бы, к примеру, не перенести остановку автобуса от дома № 102 по ул. Советской, которая в настоящее время находится в 150-ти метрах от остановки “Школа № 4”, в сторону Бреста за новой проходной маслозавода в район, где раньше находилась стелла “Иваново”. Соответственно, оборудовать автобусную остановку со стороны переулка Заводского, 5. Чтобы было понятнее, прилагаем схему.

**С уваженіем к вам С. Н. Бороцько, И. С. Лось, А. Н. Стасевич, Н. Н. Игнатчук, О. И. Абрамович от имени жителей Западного микрорайона г. Иваново.**

**ОТ РЕДАКЦИИ:** Уважаемые авторы письма! Во-первых, нам приятно, что вы выписываете, читаете газету и отзываетесь на ее публикации. К последнему призываем и других наших подписчиков. Во-вторых, публикуя письмо, мы, к сожалению, не можем проиллюстрировать его приложенной схемой размещения автобусных остановок, а вот отправить ее в компетентный орган – это другое дело. О принятых по этому письму мерах сообщим в следующих номерах.

**65: юнкоры о войне и современности**

## Они обязаны были выжить

Какие картины всплывают в воображении моих современников при слове «оккупация»? Обыски, аресты, расстрелы, партизанская борьба и вбитое в коллективную память, как осколок, словосочетание «угнать на работу в Германию». Все это, конечно, было. Но было и другое. Была полная трудностей и невзгод, но в то же время обывденная жизнь обычных людей, которые где-то работали и как-то отдыхали, что-то читали и чем-то питались. Дети где-то учились и во что-то играли. Молодые люди, конечно же, влюблялись (ну как же без этого!) и даже (представьте себе!) женились.

Так вышло, что благодаря официальной советской историографии, книгам и кинофильмам, школьным учебникам и театральным постановкам, теле- и радиопередачам весь период Великой Отечественной войны, а уж тем более жизнь на оккупированных немцами территориях, мы знаем как сущий ад на земле. Любой из моих одноклассников может рассказать, где и какие сражения проходили, сколько было сбито вражеских самолетов и подбито танков, когда и какую реку форсировали, когда и какой город оставили или освободили.

Если же случайно речь заходит о жизни мирных жителей на оккупированных территориях, то мы оперируем лишь историческими фактами: что и сколько немцы разрушили, разграбили и сожгли, сколько расстреляли или угнали в Германию. И при этом практически ничего не известно о том, КАК ЖИЛИ люди во время оккупации. Конечно, кое-что доходило до нас из воспоминаний наших прадедушек и прабабушек. Но как много они не успели рассказать! В целом же все предельно ясно: мой народ не прогибался даже под суровой фашистской оккупацией.

Бытовая история периода оккупации и по сей день достаточно мало исследована и представляет собой большую часть белого пятна в отечественной летописи. Но даже непосвященному, но пытливному, уму ясно, что при немцах жизнь не прекратилась: действовали театры, кинотеатры, работали клубы и библиотеки, издавались газеты, выпускались агитационные пла-

каты, функционировали школы и больницы.

Для моих современников сама мысль о том, что и при немцах люди жили, кажется кошмаром и оскорблением памяти миллионов жертв Великой Отечественной войны. Период оккупации – это, с одной стороны, произвол откормленных полицаяев, расправа с мирными жителями за связь с партизанами, за укрывательство партизан, истребление еврейского и цыганского населения, расстрел за оказание помощи евреям... С другой стороны, однако, огромная масса людей, которая была далека от какой-либо героики, стремилась всеми силами адаптироваться к оккупационному режиму и с наименьшими потерями для себя и своих семей пережить его. Можно обличать этих людей за пассивный коллаборационизм и терпимость к врагам. Однако факт остается фактом: мирные люди хотели ЖИТЬ и обязаны были ВЫЖИТЬ. Мирного населения было большинство, оно не вело подпольную борьбу и не совершало подвигов. Такое распределение сил существовало во все времена, во всех странах, во всех войнах. И никто не имел право опускать руки. Надо было ЗАБОТИТЬСЯ о детях, стариках, думать о будущем, несмотря ни на что. Низкий поклон людям, которые в тылу врага сумели сохранить человеческое отношение друг к другу.

Иногда мы позволяем себе заикливаться на таких вещах, как неаккуратность, необразованность, бескультурье. В годы Великой Отечественной многие потеряли детей, мужей, отцов. И не замыкались в себе, а находили силы, чтобы не стать жертвой эмоций. В ту пору даже незнакомец люди всецело поддерживали друг друга, чтобы сохранить стойкость и веру.

Почему этот кропотливый труд души каждого из наших предков рассеивается со скоростью света в современном обществе, понять сложно. Ясно лишь, что для сохранения человечности, теплоты, душевности между нами люди должны искоренять в себе злобу, ненависть и зависть.

**Екатерина КРАВЧЕНКО,  
ученица 11 класса ГУО  
«Гимназия г. Иваново».**

**Званья госці**

## Свята нарадавала

Колькі б ні было нам, жанчынам, год, якім бы статусам мы ні валодалі, кожнай заўсёды хочацца святончага настрою, віншаванняў, падарункаў. І першае вясновае свята для членаў раённай арганізацыі грамадскага аб'яднання “Беларускае таварыства інвалідаў па зроку” адбылося з нагоды Дня 8 сакавіка. На “агеньчык” нас прыйшлі павіншаваць пастыр царквы хрысціян веры евангельскай Анатоль Рыгоравіч Сай са сваімі прыхажанамі. У іх выкананні гучалі душэўныя песні і вершы, было сказана нямала добрых слоў, а жанчыны-інваліды атрымалі падарункі.

Не менш хвалюючым было выступленне са сваімі аўтарскімі вершамі Валяціны Васільеўны Бакун з Моталы. З віншаваннямі да прысутных звярнулася член таварыства Вольга Яўгенаўна Каспярук. А завяршыў урачыстасць салодкі стол. Сваёй выпечкай кожнага парадавала майстрыха-кулінарка Яўгенія Сцяпаняўна Хвіск.

Цёпла павіншавалі прысутныя з юбілеем Кацярыну Максімаўну Церабей, якой ад імя праўлення быў уручаны памятник сувенір.

**В. ДЗЯМЧЫЛА,  
старшыня праўлення раённай арганізацыі БелТІЗ.**

**Спрашываіце - отвечаем**

## Деткам нужны уют и тепло

Красиво и уютно в нашей детской поликлинике. Но углы помещений заметно подтекают, от них тянет сыростью. Неужели проблема с крышей?..

*Н. А. Кулич по просьбе родителей маленьких пациентов.*

Главный врач учреждения здравоохранения «Ивановская ЦРБ» Ю.А.Ильющенков, ответивший на вопрос читателей, пояснил:

– В педиатрическом отделении поликлиники текущий ремонт проводился в 2006 году. Однако вследствие конструктивных недостатков системы вентиляции и кровли на стенах некоторых кабинетов и помещений действительно образовались затеки. В минувшем году был проведен ремонт кровли, а на 2010 год запланирован текущий ремонт кабинетов и помещений детской консультации, который при наличии достаточного финансирования будет завершен к 1 июля.

Женщина года



Улыбнитесь,

друзья, почтальону!

Конкурс «Женщина года», объявленный правлением районного отделения ОО «Белорусский союз женщин», был встречен руководством многих трудовых коллективов и первичными организациями общественного объединения с энтузиазмом. И не удивительно. Разве не приятно видеть женщину, члена своего коллектива, в той или иной номинации конкурса?

В районном узле почтовой связи все работники дружно согласились с мнением администрации: почтальон первого класса Любовь Петровна Мозырчук должна быть представлена в номинации «За обаяние и профессионализм». А Ольга Баланда и Алена Кулич не один день жертвовали даже своим обеденным временем, готовя материалы для презентации Любви Петровны в альбоме и на электронном носителе. И тут же, вопреки официальным требованиям к их оформлению, предложили свой вариант заглавия: «Самой лучшей из женщин районного узла почтовой связи посвящается».

Чем же заслужила номинантка такое

уважение коллег и почему представлять коллектив почтовиков доверено именно ей?

Ответ на этот вопрос четко сформулировала заместитель начальника предприятия Лидия Николаевна Король:

- Любовь Петровна всегда выполняет плановые задания. Порядочно, вежливо и корректно со своими клиентами. У нее нет ни одного нарушения трудовой дисциплины. В коллективе ее любят как искреннего, добродушного и обаятельного человека.

- Она коммуникабельна, всегда жизнерадостна, хотя знаем, насколько напряженная и ответственная работа у почтальона. Особенно на ее участке, где только юридических лиц с деловой корреспонденцией 27, а еще проживающих более тысячи человек, которым надо и подписку оформить, и доставить своевременно почтовые извещения и периодические издания, реализовать печатные СМИ, конверты, открытки, - уточняет Ирина Валентиновна Прибышук, инспектор по кадрам.

После окончания Трилисской средней школы девушка свой жизненный путь долго выбирать не стала: очень хотелось

заработать скорее свои деньги.

- А так как Пинский комбинат верхнего трикотажа был самым популярным среди молодежи моей родной деревни Калилы, - вспоминает Любовь Петровна, - вместе с односельчанами за компанию поехала в Пинск и я. Целых десять лет - на своих хлебах. Очень гордилась этим, особенно, когда сестре смогла помочь, студентке Брестского пединститута (сейчас она директор Дружилевичской школы - Зоя Петровна Дудинская). А когда пришлось налаживать семейную жизнь - нареченным стал парень родом из Застружья. Приняли решение переехать в Иваново, так как Михаил к тому времени работал трактористом в ПМК-12.

...С тех пор минуло 27 лет. И все эти годы с увесистой сумкой через плечо прошагала Любовь Петровна от дома к дому по всему городу. Сначала была почтальоном на подмене своих коллег, затем по скользящему графику приходилось осваивать новую улицу чуть ли не каждый день.

- Зато вот уже десять лет работаю на одном и том же участке, - с улыбкой рассказывает Мозырчук, - в самом центре города: улица и переулок 50 лет Октября, Советская, Карла Маркса, Крупской. Знаю всех хозяев обслуживающих домов и квартир, как и они меня.

О письмах, правда, посокрушалась - совсем мало пишут сегодня друг другу. В основном идут они из зарубежья. Оно-то и понятно: по своей стране проще пользоваться телефоном. Да, эпистолярный жанр, к сожалению, постепенно исчезает. И с этим ничего не поделаешь. Не угнаться за минувшим веком и с газетами.

- Когда-то в каждый дом приходило что-то из периодики, - делится наблюдением

почтальон, - а сегодня газет стало заметно меньше. Правда, и сейчас сумка забита до отказа, особенно по пятницам, когда получаешь их до 700 экземпляров. Наиболее популярна среди моих абонентов наша «Чырвоная звезда» и «Советская Белоруссия», за ней идут областная «Заря», «Аргументы и факты», «Женская газета», «Народный доктор», журналы «Гаспадыня», «Хозяин» и другие.

Напряженное время у почтальона сейчас: завершается подписка на второй квартал. «Только бы не уменьшить количество подписчиков, не только сохранить, но и увеличить количество экземпляров периодических изданий!» - как заклинивание, вертится в эти дни в голове у Любви Петровны.

Давайте же поможем ей, вспомнив бесхитростную песенку о почтальоне: «Отворите скорей: почтальон у дверей! Улыбнитесь, друзья, почтальону!». Так же искренне, как это делает она.

**Мария ГОРУПА**  
НА СНИМКЕ: Любовь Петровна Мозырчук, почтальон районного узла почтовой связи.

Фізкультура і спорт

Ганна Калодзіч выступіць на чэмпіянаце свету

Гэтая вестка асабліва абрадавала педагогаў-фізкультурнікаў і, думаю, парадуе ўсіх жыхароў - патрыётаў нашага раёна, якія неаб'якава да поспехаў і дасягненняў сваіх землякоў. Выхаванка гарадской дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы Ганна Калодзіч, якая ўжо з'яўляецца членам зборнай каманды Рэспублікі Беларусь, уключана ў састаў спартсменаў, што будучы прадстаўляць нашу краіну ў чэмпіянаце свету па лёгкаатлетчынаму кросу.

Ганна зараз займаецца ў вучылішчы алімпійскага рэзерву ў горадзе Брэсце. Але не парывае сувязей са сваім першым трэнерам Аленай Уладзіміраўнай Зіновік.

У фінале першынства вобласці па футболе

Каманда выхаванцаў Іванаўскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы выйшла ў фінал першынства Брэсцкай вобласці па футболе. У паўфінальных гульнях нашы рабяты сустракаліся з ігракамі Пружанскага раёна. Першая сустрэча на тэрыторыі саперніка закончылася ўнічыю з лікам 0:0. Затое дома іванаўцы апынуліся на вышыні, перамогшы пружанскіх футбалістаў з лікам 6:2.

Фінальная гульня адбудзецца ў Брэсце. Нашым юным футбалістам прадстаяць сустрэчы па кругавой сістэме са зборнымі абласнога цэнтра, Баранавічаў і Івацэвічаў. Будзем спадзявацца на перамогу. Нагадаю, што летась футбольная зборная юнакоў Іванаўскага раёна была бронзавым прызёрам першынства вобласці па гэтым - самаму папулярнаму - віду спорта.

На стартах - юныя лёгкаатлеты

У спартыўнай зале Іванаўскай ДЮСШ прайшло адкрытае першынство раёна па лёгкай атлетыцы сярод навучэнцаў 1996 года нараджэння і маладзейшых. Сапернікамі выхаванцаў гімназіі і трох гарадскіх сярэдніх школ сталі юныя спартсмены з Махро, Адрыжына, Ячкавіч, Крытышына, Мотальскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы, а таксама госці з Івацэвіцкага, Драгічынскага і Пінскага раёнаў. У асабістым заліку, што называецца, на вышыні апынуліся: па штурханню ядра - навучэнец гімназіі Яўген Шумак, па скачках у даўжыню - вучань сярэдняй школы №2 г. Іванава Максім Шэлест, па спартыўнай хадзьбе на кіламетровую дыстанцыю - Юлія Катовіч з Махроўскай школы. Добра выступілі, заняўшы другія і трэція месцы ў сваіх намінацыях, Кацярына Калодзіч, Уладзіслаў Кажанаў, Аліна Гарбуз з трэцяй гарадской школы, Аляксандр Кунахавец і Ганна Марчук з Махро, Віктар Лукашэвіч з Мотальскай ДЮСШ і Віталей Чыжык з Крытышына.

**Валерый КУХАРЧУК.**

Прощу слова

Этот случай произошел не так давно. В день принятия прибывшим пополнением Военной присяги дежурный по КПП 465-й ракетной бригады, встречая утром командира соединения, в установленном порядке доложил ему о ходе службы. В конце добавил, что гости на присягу прибывают дружно. Правда, уже мелькает перед глазами одна сомнительная группа из пяти человек. Похоже, прибывшие к рядовому К. начали отмечать праздник, еще не выехав из своей деревни. Комбриг отдал распоряжение: для поддержания порядка выделить дополнительный патруль, а также установить связь с дежурной частью Осиповичского РОВД.

После приглашения гостей к месту принятия Военной присяги замеченная дежурным по КПП компания обособилась, вела себя развязно, шумно, проявляя неуважение к проводившемуся на плацу воинскому ритуалу. Все это ставило в неловкое положение прежде всего воина, к которому приехали такие родные, а их действия подходили под статью «грубое нарушение общественного по-

рядка». На призывы должностных лиц соединения прекратить безобразия «гости» не реагировали.

Командир бригады принял решение пригласить в военный городок милицейский патруль. Тот прибыл оперативно и пресекал действия нарушителей. Последние распития спиртного

предоставил воину время для свидания с ними. Велико было удивление, когда у вернувшегося в расположение военнослужащего в сумке кроме домашних пирожков была обнаружена бутылка самогона.

Замечу сразу, что описанное в нашем коллективе не правило, а редкое исключение.

не отрицали. Мол, приехали на присягу поздравить и угостить сына. Для убедительности раскрыли сумки: среди домашних снеди в них находилось несколько бутылок с какой-то сомнительной жидкостью. Сержант из состава патруля уверенно определил: «Химия. Без запаха. Что-то из «Максимки». Задержанных милиция увезла с собой.

Другой случай. К рядовому Н. на выходной день прибыли родители. Командир подразделения пошел навстречу,

Командование подразделений, активисты, лица суточного наряда делают все, чтобы исключить случаи употребления военнослужащими срочной службы спиртных напитков. В большинстве подразделений подобные явления исключены полностью.

Я же хочу обратиться через газету к родителям, родным, близким, друзьям наших воинов. Дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, уважаемые друзья солдат! Хорошо понимаю Ваше стремление по-

бывать в части, где служит ваш сын, внук или друг, поинтересоваться, как идет у него служба, повидаться с его командирами. И это правильно. После таких встреч любой солдат становится бодрее, радостнее. Но жизнь заставляет говорить и о другом. Не надо думать, что привезенное некоторыми из вас спирт-

ся друзьям. Мать чувствовала, что будет приобретение спиртного и, тем не менее, просимую сыном сумму выделила. Сына воспитывала она одна, в семье особого достатка не было. На дне рождения была распита бутылка самогонки, приобретенная у местной самогонщицы. Все бы ничего, но утром Николаю выпало выезжать в рейс. На одном из поворотов вроде бы опытный водитель рядовой Ершов с управлением автомобиля не справился, машина перевернулась. Николай получил тяжелое ранение. Военные медики приложили тогда много усилий для того, чтобы вывести воина из критического состояния. По случаю приехала мать солдата. Долго голосила она тогда у изголовья сына, вина только себя. Беду сыну привезла именно она.

А теперь давайте подумаем и попытаемся ответить вместе на вопрос: чем могло закончиться возможное употребление, тем новобранцем жидкости для мойки стекол «Максимка»? И кого винили бы тогда родители в увечье сына? В завершение скажу так: всех, кто собирается проводить воина, в наших частях всегда ждут. Приезжайте, вас всегда радушно встретят! Только об одном, пожалуйста, не забудьте: не везите солдату беду.

**Григорий МАРКУШИН,**  
служащий 465-й ракетной бригады.

Не везите солдату... беду!

**ГУО «ОБЛАСТНОЙ АГРАРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ» Г. ДРОГИЧИНА**

постоянно проводит набор на переподготовку водителей категории «В» на право управления МТС категории «С» на платной основе. Срок обучения - 2 месяца. Наличие удостоверения категории «В» и медицинской справки на право управления автомобилями категории «С» обязательно.

Лицей постоянно проводит набор по подготовке водителей категории «В» на платной основе. Срок обучения - 4 месяца. Наличие медицинской справки на право управления автомобилями категории «В» обязательно.

Справки по телефонам: 8-01644-3-17-91, 8-029-728-61-91. Адрес: 225612, г. Дрогичин, ул. Октябрьская, 1.

Сельхозпредприятию Ивановского района

**НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ ЗООТЕХНИК-СЕЛЕКЦИОНЕР, стаж работы не менее 2-х лет, знание компьютерного учета.**

Заработная плата согласно штатного расписания. В день трудоустройства предоставляется жилье.

НА ТЕРРИТОРИИ ХОЗЯЙСТВА ИМЕЮТСЯ: средняя школа, детский сад, врачебная амбулатория, сельский Дом культуры, музыкальная школа, комплексный приемный пункт, филиал "Беларусбанка", почтовое отделение. Тел. для справок: 52-1-77, 52-1-73.

**ПРОДАЮТСЯ**

3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 8-029-721-32-64.

3-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 2-82-50.

1-КОМН. КВАРТИРА в центре. Тел. 8-044-451-07-36.

1-КОМН. КВАРТИРА. Тел. 8-029-118-04-05.

2-КОМН. КВАРТИРА в центре или сдам. Тел. 8-044-486-41-91.

ДОМ с хозпостройками; МЕБЕЛЬ. Тел. 2-12-72.

ДОМ в д. Осовница. Тел. 8-029-805-27-64.

УЧАСТОК в р-не маслозавода. Тел.: 2-83-48, 820-73-82.

ГАРАЖ в р-не старого рынка. Тел.: 8-029-794-62-80, 2-48-73.

ПАВИЛЬОН №79. Срочно. Недорого. Тел. 8-029-793-42-36 (МТС).

Государственный магазин «СЕМЕНА», который находится на старом рынке, предлагает СЕМЕНА в широком ассортименте, а также семенной КАРТОФЕЛЬ ранних и других сортов. Приглашаем за покупками!

**ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 1.5 т. Тент, пять пассажирских мест.**

Тел. 8-029-526-22-46. ИП Безсилько А. Н. УНН 290821789

МЯГКИЙ УГОЛОК б/у. Тел. 8-029-224-41-01.

ПЛАТЬЕ свадебное. Тел.: 32-2-05, 8-029-201-74-59.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ "АРИСТОН" 80л б/у. Тел.: 2-11-80, 8-029-802-20-17.

ГАЗ. ПЛИТА б/у в хор. сост. Тел. 8-044-721-61-31.

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА 4-рядная навесная. Тел.: 2-49-30, 8-029-791-35-30.

ПЛУГ, СОХА, БОРОНА, КУЛЬТИВАТОР и т. д. в хор. сост. Тел. 8-033-642-12-08.

КОРМОЗАПАРНИК. Тел. 8-029-226-87-55.

КОБЫЛА и ИНВЕНТАРЬ. Тел. 43-3-99.

КАБАН в убойном весе (целый, половина, четверть). Тел. 8-033-304-37-74.

ВОЗ. Тел. 44-2-42.

КОЗА. Тел. 43-2-65.

КОЗА; ЭЛЕКТРОМОТОР. Тел. 8-033-609-36-28.

**ПРОДАЮТСЯ БЛОКИ Г/С, БЛОКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ (демлеры). ШИФЕР, ШТАКЕТНИК.**

Тел.: 2-41-28, 2-70-95, 8-029-524-62-50. ИП ИГНАТЧУК В. В. УНН 200678316

**ЗАКУПАЕМ СВИНИНУ, ТЕЛЯТИНУ.** Тел.: 2-67-64, 8-029-233-96-39. ИП КУЗЬМИЧО П. УНН 290210310

СВИНИНУ. Тел.: 8-029-790-04-69. ИП КОЛОДИЧ В. М. УНН 290416917

СВИНИНУ. Тел.: 2-32-31, 8-029-791-90-77. ИП МАКАРЧУК О. В. УНН 290819077

СВИНИНУ. Тел. 8-029-798-12-71. ИП МАЛИЧЕ М. УНН 290820356

СВИНИНУ. Тел. 2-36-07. ИП ГОРДАШУК С. В. УНН 290416958

Департамент охраны МВД Республики Беларусь - подразделение, сотрудники которого с неусыпной бдительностью стоят на страже правопорядка, при возникновении чрезвычайных ситуаций действуют исключительно четко, слаженно и оперативно. Потому что задача охраны - предотвратить еще не свершившееся преступление и тем самым уберечь чью-то жизнь, здоровье, собственность.

**ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к кандидату на службу в строевые подразделения милиции Департамента охраны МВД Республики Беларусь**

1. Гражданство Республики Беларусь.
2. На службу принимаются лица мужского пола, прошедшие срочную службу во Внутренних Войсках МВД Республики Беларусь, Пограничных войсках Республики Беларусь, Вооруженных Силах Республики Беларусь, а также лица женского пола, имеющие высшее образование.
3. Возраст до 25 лет.
4. Годные по состоянию здоровья и физически подготовленные к службе в правоохранительных структурах.
5. Имеющие положительные характеристики с мест работы (учебы, службы).

Предпочтение отдается кандидатам, проходившим срочную службу в ВВ МВД Республики Беларусь, окончившим средние специальные и высшие учебные заведения, имеющим спортивные разряды по видам единоборств, водительские удостоверения (категории «В», «С») и опыт практического вождения не менее 2-х лет, а также практические навыки работы со служебными собаками.

Телефоны для справок: 2-25-91, 2-44-22. Адрес: г. Иваново, ул. Ленина 17 каб. 16, 17.

**ВИДЕОСЪЕМКА свадеб, торжеств.**

Телефон 8-029-208-40-70. ИП КРОКУН С. И. УНН 290819285

**ОАО "Ивановский райагросервис" ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ АВТОКРАНА**

Предоставляется общежитие. Справки по телефонам: 2-47-36, 2-51-06.

**АВТОСАЛОН Продаются**

а/м ВАЗ-2105, 1994 г.в., белый. Недорого. Срочно. ЗАПЧАСТИ к а/м ФИАТ-КРОМА, 86 г. в., 2.0 бензин. Тел.: 8-033-318-44-65, 8-033-670-95-96.

а/м ФОРД-СИЕРРА, 86 г. в., фаркоп, люк, 5-дверный, сост. хор. требуется замена двигателя или на 3/4. Тел.: 8-033-204-24-37, 33-1-12.

а/м VW-ПАССАТ, 90 г. в., 1.8Б. Тел.: 2-19-58, 200-65-51.

а/м ОПЕЛЬ-АСТРА G, 99 г. в., универсал. Тел.: 8-029-524-57-39.

СКУТЕР Viper F-50. Тел. 8-029-828-19-45.

а/м ВАЗ-21063 после кап. ремонта. Тел. 8-029-978-07-79.

л/диски R-15 к а/м АУДИ; а/м VW-ГОЛЬФ-4, 1.9 TDI, 99 г. в. Тел. 8-029-792-89-97.

МОТОЦИКЛ ИЖ-Планета-3 с коляской. Сост. хорошее. Тел.: 8-029-221-62-65, 2-28-80.

СКУТЕР "Хонда-Дио-32", 2001 г. в., спортивный. Тел. 8-033-671-86-13.

СПК "Лясковичи-Агро" ЗАКУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ МОЛОДНЯК КРС ВЕСОМ ДО 100 КГ:

ТЕЛК - 10000 руб. за 1 кг с учетом дотаций; БЫЧКИ - 7500 руб. за 1 кг с учетом дотаций. Тел.: 45-2-98, 142-47-91.

ОАО "Мекосан" на работу требуется ВОДИТЕЛЬ грузового автомобиля. За справками обращаться по тел.: 2-46-06, 2-56-81 или по адресу: г. Иваново, ул. Карла Маркса, 104.

**Сердечное спасибо!**

Как редко мы, живущие на нашей прекрасной планете, задумываемся о том, что "Здесь чудо все: и люди, и земля, и звездное шуршание мгновений. И чудом только смерть назвать нельзя - нет в мире ничего обыкновенней..."

Она, к сожалению, "не шадит никого: ни красивых, ни умных, ни крылатых". Именно таким был наш дорогой и любимый человек - Валентина Алексеевна Дмитрианица, нежно любящая дочь, надежная жена и мать, талантливый педагог, верный друг и товарищ.

Не только для своей семьи, но и для многих окружающих она была ярким солнышком, от которого становилось теплее на душе, светлым лучиком, непременно дарившим надежду, ласковым ветерком, от соприкосновения с которым все грустные мысли уходили прочь. Ее единственной "ошибкой" стало то, что слишком рано она назначила верную и неминуемую встречу с вечностью. Бесконечно тяжело без нее. В эти печальные дни нас преследует чувство томительной, гнетущей пустоты и одиночества, а каждый сам по себе не значащий предмет сливается с бесконечными воспоминаниями о любимом человеке.

Но силы придает глубокая вера в то, что она не умерла, а просто отсутствует, так как нашла в смерти только сон и покой. Мы вправе рассчитывать на это, ибо так могут уходить только люди, доброты сердец которых бесконечна.

Утешением для нас стало и то, что в горестные дни мы не остались один на один с нашей бедой. Искреннюю признательность и благодарность мы выражаем работникам районного исполнительного комитета и районного Совета депутатов, областного комитета профсоюза и отделов образования района, ЗАГС, педагогическим коллективам учреждений образования района и районному отделению общественно-государственного объединения "Белорусский союз женщин", друзьям, соседям и всем тем, кто в горькие для нас часы был рядом с нами.

Огромное сердечное спасибо вам, добрые люди! Примите от нас низкий поклон и пожелания добра и света вам и всем вашим близким. Пусть горе обходит вас стороной, а главным вашим богатством станут "многие-многие лета", прожитые во здравии на самой светлой планете Земля.

Семья Дмитрианицы.

**ИЩУ НЯНЮ.**

Тел. 8-029-205-04-38.

Молодая девушка СНИМЕТ КОМНАТУ в Иваново. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.: 8-033-664-40-46, 8-033-607-55-89.

**ПРОДАЮТСЯ шифер, кирпич лицевой, печной. БЛОКИ.**

ДОСТАВКА. Тел.: 52-1-21, 52-1-82, 8-029-207-52-31. ИП НИКИФОРЧУК В. Ф. УНН 290820527

**РЕМОНТ холодильников, морозильников по городу и району. ГАРАНТИЯ.**

Прием заявок по телефонам: 8-029-346-23-21, 728-35-03, 2-60-79. Стаж работы по специальности 23 года. ИП МОРГАВЧУК А. П. УНН 200073934

1 апреля, в четверг, с 8.00 до 10.00 на рынке по продаже животных в г. Иваново и с 11.00 до 12.00 в д. Мотоль БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ МОЛОДЫЕ КУРЫ. Лич. 14100/0547991 до 11.05.2014 г. ИП ШЕГЛИК А. В. УНН 290104799

**ПМК-61**

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- > МАШИНИСТЫ экскаваторов;
- > МАШИНИСТЫ бульдозеров;
- > МАШИНИСТ а/крана;
- > ТРАКТОРИСТ с опытом работы.

Одиноким предоставляется общежитие. Тел. 2-52-37.

В понедельник, 22 марта в универмаге г. Иваново **НАЙДЕНЫ ДЕНЬГИ**. Потерявшего их, просим обратиться в отдел "Детский мир" или по тел. 2-35-69.

Уважаемая Лилия Ефремовна Жущма и Ваша семья!

Примите наши искренние соболезнования в связи с постигшим вас горем - смертью МУЖА, ОТЦА и ДЕДУШКИ.

Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в горестную минуту жизни.

Правление и профком Ивановского райпо.

Уважаемая Лилия Ефремовна Жущма и Ваши дети!

Примите наши искренние соболезнования в связи с постигшим вас горем - смертью близкого и дорогого человека - МУЖА, ОТЦА и ДЕДУШКИ.

Пусть Господь утешит вас и поможет перенести боль утраты любимого человека.

Бывшие коллеги по работе.

Коллектив работников централизованной бухгалтерии отдела образования Ивановского райисполкома выражает глубокие соболезнования Минюк Валентине Владимировне в связи с постигшим ее горем - смертью МУЖА.

Коллектив работников Ивановского районного отдела Фонда социальной защиты населения выражает искренние соболезнования Минюк Валентине Владимировне и ее детям в связи с постигшим их горем - смертью МУЖА и ОТЦА.

Ивановская районная организация общественного объединения "Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" скорбит по случаю безвременной смерти воина-интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды **ПАВЛЮКОВЦА Олега Ивановича** и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Мохровский сельский исполнительный комитет, совет ветеранов глубоко скорбят по случаю смерти воина-интернационалиста **ПАВЛЮКОВЦА Олега Ивановича** и выражают соболезнования его родным и близким.

Правление и профком СПК "Машеровский" скорбят по случаю смерти **БОРИЩУКА Константина Петровича** и выражают соболезнования его родным и близким.

Уважаемые Наталья Васильевна, Юрий Николаевич, Татьяна и Евгений Гребень!

Примите наши искренние соболезнования в связи с постигшим вас горем - смертью ОТЦА, ТЕСТЯ и ДЕДУШКИ.

Соседи по ул. Кунькова.

Уважаемые Анна Антоновна Стрельчук и Лариса!

Примите наши искренние соболезнования в связи с постигшим вас горем - смертью БРАТА и ДЯДЯ Константина.

Семья Маркевич, Самоховец, Дмитрианица и Кулич.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь  
Установа "Рэдакцыя газеты "Чырвоная звезда" і праграмы радыёвяшчання "Гаворыць Іванава"  
ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Іванаўскі раённы выканаўчы камітэт і раённы Савет дэпутатаў  
Выходзіць па аўторках і пятніцах, на беларускай і рускай мовах.  
Рэгістрацыйны № 812  
Індэкс індывідуальнай падпіскі 63951, ведамаснай - 64148.

Адрас рэдакцыі: 225800, г. Іванава, Савецкая, 91  
Падпісана да друку ў 9.00.  
Заказ №1407  
Тыраж 7230

Галоўны рэдактар  
Анатоль Мікалаевіч КРЭЙДЗІЧ  
Газета набрана на рэдакцыйнай камп'ютэрнай настольна-выдавецкай сістэме, аддрукавана афсетным спосабам з арыгінал-макета рэдакцыі ў Пінскай рэгіянальнай друкарні галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Брэсцкага аблвыканкама: 225710, г. Пінск, вул. Леніна, 42. Аб'ём - 1 друкаваны аркуш. Фармат 600x420 мм.

ТЭЛЕФОНЫ:  
галоўнага рэдактара 2-12-63  
адказнага сакратара 2-20-01  
загадчыка аддзела аграрнай палітыкі 2-15-02  
Адрэс электроннай пошты: zviazda@brest.by САЙТ: WWW.JANOW.BY  
Пункт гледжання аўтараў апублікаваных матэрыялаў можа не супадаць з пунктам гледжання рэдакцыі. Аўтары нясуць адказнасць за дакладнасць прыведзеных фактаў. За дакладнасць рэкламы нясе адказнасць рэкламадаўца.

загадчыка аддзела пісьмаў	2-12-36
аператараў	2-15-38
бухгалтара	2-16-46
раённага радыё	2-14-03

Адрэс рэкламы - 2-15-02

ISSN 2075-8006